



Захар.

(АБРАЗОК).

Я сядзеў на скрыні каля сторага Захара і слухаў яго смутнае апаведаньне.

Гэта не была скарга замучэнага жыцьцём і людзьмі чэлавека,—гэта быў жаль самога, цэлы век пражытаго ў цёмнай магіле, жыцьця.

— „У цёмным і маўчлівым бару“—ціха гаварыў Захар, і якбы с чаго пустога вырываліся яго слова, якбы капля за капляй падала, так ціха шэпацеў яго стары голас,—„раскінулася шырокая, прыкрытая адным жоўтым пяском, без адней зялёной рась-

лінкі, паляна. Вакол яе, з усіх старон, бытцам пільные вартаунікі, стаялі роўные, высокіе, жоўтакорые сосны. Яны, здавалося, хацелі схаваць паляну ад людзкога вока і дзеля таго згрудзіліся ў высокую зялёную съцену.

„Далёкая ад людзей паляна доўга была адзінокай і як-бы спала дзіўным чароўным сном. Часамі толькі вольны вецер вырываўся з цёмнага лесу і гуляў па яе шырокім прасторы. Падымай хмары сухога пяску і то дзіка выў і енчыў, то так жаласна пла-каў, як-бы яму было маркотна тут аднаму серад гэтай глыбокай пушчы, а одгалас глухім, ціхім шумам глыбока расходзіўся ў лесі...

„Зімой паляна прыбіралася ў вялікіе гурбы сънегу, а з лесу выходзі на яе галодные ваўкі і ў доўгіе цёмные ночы съпевалі свае дзікіе песні, ад каторых бегаюць па целі мурашкі, а сэрцэ так моцна рвецца, як-бы яго хто сек бізуном...

„Так жыла паляна, далёкая ад съвету, сваім асобным дзікім жыцьцём.

Праходзіло многа часу, а яно ні ўчым не менялося, не рухалося з мейсца. Вольная ад уселякага прымусу жыла яна ў гэтым дзікім кутку, і вольным жыцьцём з ею дзеліліся і дзікіе зьверы, і дзікіе птушкі; толькі чэлавек ніколі не заходзіў, сюды і на щешыўся яе пекным з сваей маркотнасьці прасторам.

„Аж аднаго часу і ён зайшоў сюды. Зайшоў, і для паляны пачалося новае жыцьцё...

„На шырокіх, жоўтых грудзях паляны вырас і аж у хмары упёрся сваім комінам вялізны завод, а вакол яго, па ўсіх старанах, павырастала многа маленъкіх хацін.

„Дзівіўся маўчлівы бор, і дзікі зьвер, і птушка, як іх ўласнасьцю завалодзеў чэлавек—слабы, маленъкі чэлавек...

„Дзівіліся. І гнеў іх абхопліваў на яго, што адабраў іх прастор, іх волю...

„А ў цёмную вясеннюю ночь, калі сеяў без канца дробны дожджык, с цёмнага лесу вылетаў вецер і так злосна гудзеў навовокала вялізнага будынка бытцам хацеў скінуць яго з мейсца і раскідаць, па лесе маленъкімі шматкамі. З густых карчоў выглядала галава воўка, і такім агнем паліліся яго вочы, як-бы яны мелі ў сабе цэлае пекла помсты.

„Аднаго дня зароў будынак на паляне, затросся і апрануўся чорным дымам, а з малых хацін, што як чэрві распаўзліся ва ўсе бакі, пацягнуліся к заводу грамады панурых людзей. І ішлі яны ўсе моўчкі з маркотнымі апушчэнімі к зямлі вачымам, бытцам там хацелі знайсьці сваю долю, бытцам думалі вялікую думу.

Ішлі і расплываліся ў дыме завода, як-бы ў тумані. А гудок гудзеў і гудзеў... Яго дзікі голас ляцеў далёка за паляну і пра-падаў гдзесьці ў лесе, пераходзячы у зводны невядомы водгалас.

Так пачалося на паляне новае жыцьцё. Ў чорную прочьму вялікага і непрыгожага гмаху голад кідаў грамады людзей: старых і дзецей, моцных, і кволых; кожын хацеў жыць...

„І яны жылі, жылі нудным цёмным жыцьцём. А за права на жыцьцё яны аддавалі ўсё—усё, апрач сваіх касьцей, каторых, ка-лі яны рабіліся ўжо нікуды нягоднымі, клалі там“!...

Стары Захар змоўк і сухую сваю руку, што траслася, як ліст пад ветрам, працягнуў туды, дзе віднеўся далёкі канец паліаны.

Я павярнуў туды галаву і доўга прыглядаўся, але ніяк ня мог разглядзець, што паказываў Захар.

— „Што там“?—спытаў я.

— „А там ўся наша доля“—усмехнуўся ён. горка. І такімі страшнымі здаліся мне яго слова, што я пачуў як мае грудзі занылі болем. Зрабілося цяжка.. цяжка за людзей, каторые ўсё свае жыцьцё марнсюць без съвету, без крихоткі шчасця. Іх жыцьцё—гэта шэрая халодная восень; іх лёс—брудная асенняя дарога; яны ў ночы цягнуцца па ёй, ногі іх вязнуць, дождж мочыць худое іх цела, халодны вецер прабірае аж да касьцей; яны змардаваны, яны ня могуць ісьці... Падаюць, устаюць, цягнуцца ціхімі крокамі, зноў падаюць, надымаюцца і цягнуцца, цягнуцца аж да канца, да таго кусочка зямлі, на котры паказаў Захар—да магілак...

Вечарэла. З аднай стараны сонцэ схавалося за верхі высокіх сасон і праз і галіны кідало апошніе залацістыя праменія; а з другой, куды паказываў Захар, зводна находзіла ціхая летняяnoch. Сваім цёмным ценем яна з ласкавосьцю абгортывала жудасны съвет апошніх жоўтых сонечных праменёў. Усе болей і болей разгортывала яна сваю чарапічную запону, вялікая і цудоўная за-валодала ўсім. Пад яе таемнымі чарамі ўсё здавалося невядомым, далёкім...

Захар падымае галаву і шклянымі вачыма угледаецца перад сабой, а вусны яго штось непачутна шэпчуць. Я прыслухіваюся, але немагу нічога разабраць.

І мне хочэцца закрычаць, закрычаць страшным голосом, каб учую ўсесе съвет і пабачы зъдзек гора над чэлавекам

Але я маўчу, бо напэўне ведаю, што я надта слабы, што мяне ніхто не пачуе...

А ноч ўсё калышэцца над намі. Яна ціха заглядае ў маю душу і ўцішае мой боль.

Стары Захар падымаецца і ідзе к сваім. — І мне пасьля гутаркі ня хочэцца спаць, і я іду ў лес слухаць яго ціхі съпей...

Фабіян Шан - р.

Служк. 30/VIII—09 г.



У ВЕСЦЫ.

*„Нашэй Ніве“ у трохлетні юбілей
ле жыцьця пасвящаю.*

Вячэра бадай ужо стаяла на стале, а Ігната ўсё ешчэ не было з гораду „Дровы павёз ён зараньне, пара-б яму ужо і варнуцца“—думаў дзед лежачы на печы. Маладзіца ўсё ўглядалася ў малое ваконцэ, што выходзіло на вуліцу, але не магла ўбачыць. Чорная васеньная ноч закрыла сабой усё.

Тroe дзетак, прыкуцнулі на палу і чэкалі таткі, бо казаў, што прывязе гасцінца. У хаце было цёпла і съветла На лучніку, што як звон вісеў серэд хаты, весяла трэшчуцы, гарэлі смалякі, а па жоўтых дзерэўляных сьценах бегалі ценёвые зайчыкі. Ўсё было на сваім мейсцы. Глянуўшы вакол, адразу можна было пазнаць, што тут гаспадараць людзі, што любяць і умеюць працеваць і жывуць у згодзе.

Ў хаце панавала ціша. Толькі часамі стары дзед закрэкчэ на печы, ды катарае з дзяцей запытае: „Мамка, а татка пірог прывяззе?“ „Цыцьця“, адкажа маці і ў хаці зноў запануе ціша. Матцы прыкра, што нема мужа і яна, седзячы каля вакна, ўгледаецца ў чорны полаг ночы. Нічога ня відно і не чутно. Толькі дробны дожджык усё шуміць і шуміць, штось нашэптывае сваім смутным говаром.

Здалёку загрукацелі калёсы. Бліжэй і бліжэй. Хтось пад'еждае к двару і рыпае вароцямі. Кабета ўскаківаець з мейсца і бяжыць на спатканье. Стары дзед высунуў галову з за печы і чёкае.

Праз момэнт у хату ўвайшоў Ігнат з жонкай. Весяла усмехаючыся, съкідае ён с себя мокрую съвітку.

— „Татка прыехаў!“—і дзеци, пасасківаўшы з полу, пабеглі да бацькі. Ігнат падымаш кожнага з іх на рукі і адзеляў, выймаючы з кішэні, абаранкамі.

— „А табе нічога німа. — Хіба вось гэта замест гасцінца дам,—зъярнуўся ён да жонкі, выймаючы з запазухі колькі белых, дробна аддрукаваных кніжак. Жонка нібы засаромялася, і узяўшы кніжкі, павярцела іх у руках і паклада на стол.

— „Ня хочэш, не падабаюцца — са съмехом спытаў гаспадар. — Ну дык давай вячэраць, а там сходзіш за Янкам і Пракопам. Скажэш ім, што я прыехаўшы з гораду, хочу ім нешта сказаць.

Скора на стале з'явілася страва. Цёплы і смачны пах стравы разыйшоўся па хаце смачна ласкочучы ў році.

— Татку, злазь есьці—звай гаспадар. Але стары ўжо сам злазіў з печы, крэкчуучы і стогнучы.

Абсеўшы наўкруг стала, ўсе моўча вячэралі. Толькі дзерэўляные лыжкі стукаліся аб берагі місکі.

Скончылі вячэраць. Спрытна прыбраўшы са стала, гаспадыня апранулася і выйшла с хаты. Стары памаліўшыся Богу, стаў прабірацца к печы, але сын перэняў яго:

— „Татку, пастой паслухай і ты!“

Дзед павярнуўшыся, з увагай паглядзеў на сына, але той з нейкай ціхай радасцяй на твары ўглядаўся ў кніжку. Дзед сеў ля яго на лаве. Дзеци агарнулі лучнік і смакавалі гасцінцы. Дождж на дварэ збольшыўся і мацней бубнеў у вокны, бытцам, абломкі падарожны, прасіўся ў хату.

— „Кепска ў гэткую ноч, ды быць у дарозе“. ціха прагаварыў дзед. Але яго ніхто ня слухаў і ён, апусціўшы галаву, снаваў далей старую як сам несконченную думку.

Рыпнулі дзьверы і ў хату ўвайшла гаспадыня с суседзямі.

— „Добры вечэр!“—прывіталі тые гаспадароў, скідаючы шапкі каля парога.—„Добры вечэр!“ адпаведаў ім гаспадар ўставаючы і ідуучы на спатканье.—„Сядайце, будзь ласка“.—Суседзі паселі на давах.

— „Ну, апаведай, што чуваць у горадзе добраго, спытаў Пракоп Ігната.

— Навін у горадзе нема ніякіх, але для нас навіны, дый на-
віны надта вялікіе вось у гэтым—адказаў Ігнат і працягнуў Ян-
цэ прывезеные з гораду кніжечкі.

— У гэтым?—здзівіўся Янка, але кніжку узяў і пачаў чытаць,
а Ігнат з чуць прыкладным усьмехом паглядаў на яго.

— „Дык гэта ж па простаму?“—з здзіўлённем і неразумен-
нем спытаў ён гаспадара, і яго задзіў, як маланка абляцеў хату
і пакрыў твары ўсіх седзячых там апроч Ігната.

Дзед надняўся з лаўкі.

— „Га! чыж не пара ўжо пакінуць жартаваць з нашай гор-
кай долі!“

Стаяў ля вакна і паглядаў у процыму чорной ночы, як бы ў
яе пытаючыся якогась адказу.

— „Не, татку, гэта ня жарты—цьвёрда, як бы выковываючы
кожнае слова, сказаў Ігнат.—Гэта кніжкі ў нашай роднай мове,
а вось і газэта, так сама напісаная. Яна дбае аб нас і стаіць
за нас.

Іон пазьбіраў усе кніжкі са стала і сеў на зэдліку каля лу-
чніка і ўсе падсунуліся да яго, толькі стары дзед не пакідаў
свайго мейсца.

Ігнат пачаў чытаць. Гладкіе пекные слова ў роднай мове, як
тые птушкі, злеталі з аддрукованой паперы, круціліся ў мужы-
чэй хаце і звівалі сабе гнёзды ў цьвёрдых мужыцкіх думках, што
доўгай шэрай ніткай снаваліся ў іх галавах. Пахмурные, пакры-
тые зморшкамі твары, разгладжываліся, съятлелі, рабіліся, як бы
дзіцячымі. С кожным словом яны рабіліся усё большмягкімі.
Здавалося, хацелі гэтые людзі злавіць у руکі кожнае слова і мо-
цна прытуліць яго да сваіх грудзей, бо было яно роднае, шмат
маладых надзей будзіло ў збалелых душах.

Ціха ў хаці. Усе слухаюць уважна. Нават дзед з лаўкі піль-
на ўслухіваецца. Весела трэшчаць смалякі ў лучніку. Роўным
голосом чытае гаспадар цікавыя песні. Кругом сур'ёзные апуш-
чэнныя голавы. За вакном плачэ вецер, бубніць аб шкло дробны
весені дождж.

Фабіян Шантыр.

Слуцк.



НОЧ.

Ноч... Цёмная—маркотная, імглістая, ночь, яна пакрыла сваёй непрагляднай цьмой зямлю як хаўтурным цалуном цела небошчыка.

А ў выцьцю паўночнага халоднага ветра чу́ся нязмоўчны, горка—адзінокі, халодзячый сэрцэ плач;—быцдам яна,—гэта ночь, плачэ а пахаванай ею зямлі.

І ўслухаўшыся у гэткі плач чорнай ночы, німа волі, ўсё тваё чуцьцё захоплівае цяжкая жуда; разум сціскае адна незгаданая хворая думка, а на дне душы родзіцца і вырастает, як гэта ночь, чорная процьма. Яна расьце ўсё больш і больш, і ухлыняе ў сабе ўсё твае быцьце.....

Хочэцца плакаць разам з гэтай ночкай... Плакаць гарачымі сірочымі, бяздольнымі слезамі... галасіць бяз конца...

Бо цяпер,—больш як калі чуем,—што ўсё тое светлае, радаснае, што, як зорка смеялося да цябе шчасьцем маніла, к сабе, да чагось звала, скідаючи кайданы, твая маладая, вольная душа,—усё, ўсё гэта пахавана ў змучэным жыцьцю, каторое ніколі несхадзіло с цярнёвой сваей пузіны; ў сэрцы, ў tym сэрцы, што выдаўшы апошні крык знямогі, застыгло ў нямым болю: каб ніколі ня біць ужо трывогі к бітве за долю, за светлае жыцьцё...

І угледаешся смутным вокам у пражытую мінуўшчыну: і нічога, небачыш там, апрыч думак без пачатку і канца... Яны зьвіліся у цярнёвы вянок над тваеј галавой і съціснулі яе ў смяртэльным пацалунку.

А ты ўсё ідзеш па гразнай дарозе, бытцам шукаючи канца гэтай ночы,—бяз слёз, але з вялікім жалем у душы... О, з якім вялікім...

І не плачэш, га!—не,—не плачэш—бо нема сълёз!.. Слёзы выплакаў быўшы дзіцяцей—жэбраўашы на кусок хлеба...

Заглянь у сэрцэ: там цякуць слёзы, слёзы крывавые; выціснуло іх жыцьцё—цярпеньне, муکі ..

А ночь з верху бяз конца сыпле свае халодные слёзы стогне, галосіць...

Яна галосіць па табе...

Яна пытае: куды ідзеш, сірата!? Да якой мэты? чы—мо шукаеш сэрца братняго?

А перад табой і за табой адна чорная процьма.

Ноч непраглядная, хмурная непрытульная запанава над зямлёр.

Яна —як каханка,—усё абняла.

І здаецца, бытцам у гэтым заклітым абліманьні, земля заснула на век мёртвым сном.

І ты траціш апошнюю надзею, ляціш у цемені і шукаеш у душы шчасліваго забыцьця. Але дармо: страшныя мары — думкі усташуць перад табой і душаць цябе...

А перэд табой і за табой... адна чорная процьма.

Фабіян Шантыр.

СЪМЕРЦЬ УБОГАГО.

На абапол трахта—усъцяж, як вокам зъмеріць, стаяць надтрухлеўшыя сталетніе бярозы. Ціха щэпчуць яны, калы аючи сваімі абросшымі мохам галінамі, над сівай галавой прыпаўшаго пад іх цень старца.

Падлажыўши пад галаву торбу з нажэбраванымі скарынкамі сухога, чорнага хлеба, разцягнуўся ён на сырой зямліцы і памуцеўшымі, выліняўшымі вачыма з укорай глядзеў у высъ.

Хваляй уздымаліся грудзі яго, хрыплы цяжкі кашэль надрываў іх; цела раз-па-разу дрыгацела. А на гэтых пачарнеўшых за паўшых грудзях час-ад-часу пазвонівалі салдацкіе мікалаеўскіе крыжы і медалі — „заслугі“. Заслугі за мінуўшыя маладыя гады.

Даўным-даўно забыўся стары скуль ён, дзе яго бацькаўшчына і як яна завецца; даўным-даўно зжыўся ён толькі са сваей торбай і сваім кіем.

Але цяпер, у апошнюю хвілю жыцьця, наляцелі да яго галавы дзіўные думкі. Цяпер толькі агледзіўся, спазнаў, як страшна скрыўдзіла яго доля, убачыў свае змарнаваныя жыцьцё. І ешчэ страшней зрабілося бедаку, што гэты жаль, гэта сумная песньня пражытаго астанецца нікому незнаная ня выказаная! Нічыя душа не ўздрыгнецца, выслушаўши яе, і яна зыйдзе з ім—ім адным у магілу!..

З жалю, з болю сціснулося мацней сэрцэ і зажадало апошніе споведзі; зажадало яно, каб хто выслушай выснутую жыцьцём горкую песньню. Сціснулося сэрцэ, а з набалеўшых грудзей час ад часу вырываліся глухіе стогны... І толькі ціха шумяць над умірающим паважныя, ў мох адзетые, старыя бярозы, і слухаюць стогны яго. І толькі яны адны—гэтыя бярозы слухаюць апошнюю споведź жэбраца. Мо споведź тую захаваюць яны ў сваім ціхім шуме і калі колечы, у скварны, летні час, калі падарожны сядзе адпачыць у цені іх, вышэпчуць яму ў сваім смутным шуме...

Груchyць па тракце малеваная брычка, с-пад капыт чацьвёркі сытых каней ляціць; кружыцца пыл і аседае на зъялеўшую нежывую твар старца, на бліскучыя крыжы і медалі „заслугі“...

Слуцк.

Фабіян Шантыр.

ПАД ШУМ ЛЕСА.

Змеркалося. Да пана старшыні зъехалося многа гасьцей; не былі гэта абы-якіе вёсковыя лапатнікі, а ўсё госьці важныя, заможныя, што маюць сілу і павагу ў вёсковым жыцьці.

Зъехаліся ужо ўсе, толькі не было ешчэ самаго дарагога госьця—пана пісара; але для старшыні цяпер гэта ўжо быў не праста пан пісар, а нарэчоны—зяць. У гэты-бо вечер маніўся быць шлюб і вясельле старшынёвай дачкі, Галіны, с панам пісарам. Усе чэкалі маладога, а час церлі за чаркай.

Галія сядзела паміж дружак, каторые паглядалі на яе сумнымі, поўнымі глыбокага жалю вачымі; сядзела ціхая, скамянялая, схаваўшы ў сябе ўсё чуцьцё апрача тэй съмяротнай бледнасьці, што пакрыла твар, апрача чорнай маркотнасьці, што напоўніла яе вочы.

Ці бачылі вы, як у скварны, ціхі, летні дзень з далёку сунецца чорная хмара і вось-вось, здаецца, зазігочэ маланка, заляскаюць пяруны, зарагочэ неба, здрыганецца земля? А тут ужо і першы ветрык, як бы пасланы на разведкі, праймчаўся нізенько па зямліцы і нейдзе згінуў... Незначна задрыжыць тады кветачка, задрыжыць поўная страху, а галоўка яе хінецца к зямлі, што разніжэй, ніжэй ...

Так сама незначна дрыжэла, прачуваючы сваю долю страшеннью, і Галія, а галоўка яе, поўная цяжкіх думак, хінулася ніжэй і ніжэй...

Сястрычкі — дружкі, прыбраўшы Галю, як краю якую, чулі сваім дзявоочым чуцьцём, як бьецца—калоціца ад страху сэрцэ яе перэд будучынай; чулі—і з жалім спаглядалі на Галю... Бо каму-ж не было вядома, што бацька і мачыха выдаюць яе за нялюбога, за старога?... А яе Янку ці-ж не здалі ашуканствам у салдаты? Янку любога Янку, каторага так шчыра пакахала Галія... Ой, пакахала яго дзяўчына, дый пакахала на сваю нядолю! Як ву-

жакі, а білі галоўку Галі чорные думкі, адна за адну страшнай-
шые, Падняўшыся з лавы, а бвела яна гасьцей памуцеўшымі вачы-
ма і ціха высунулася с хаты.

Гоман, съмех, жарты... Сам гаспадар, налішы сабе поўную чарку, маніўся сказаць нейкую прамову і, каб усьцішыць крыху гасьцей, грукнуў ёй па стале... Чарка разсыпалася ў дробныя кавалачкі... Ещэ больш загаманілі госьці, ещэ больш насыпаліся жарты: бо разьбітая на вясельлі судзіна—добрая варажба! Ещэ больш палілося гарэлкі, ещэ хутчэй зьменяліся і стукаті чаркі

Галя—ужо ў лесе. Высокіе лахматые асіны і дубы шумяць над яе галавой, а яна ідзе ўсё далей і далей—у глыб. На дне душы дзявочай родзіцца страшэнная боль і ўзлетае ў гару, дзе съмлюцца, плачудь і пяюць галіны дрэў. Цякуць з вачэй дзеўчаці сълёзы, а дубы і асіны сыплюць на яе свае лісточки і шумяць, шумяць... І калышуцца між іх галінамі і боль дзеўчаці, і туга людзкога жыцця... Стала. Сълёзы бягуть і бягуть па твары... Ціха—пад шум леса—плывуць думкі, як голас скрыпкі, што плачэ, і жаліцца, і канает... Янка! дзе-ж ты? атклікніся!... Цябе німа? Да цябе не далетаюць муکі, і боль тваей Галі??... Лес шуміць. Лес слухае жаль дзявочы і пяе—так ціха, так жудасна пяе...

Пачуў месяц гэту песнью, высунуўся з-за хмар, прабіў сваім бледным срэбраным съветлом галіны старых дрэў, замігацеў перэд дзяўчынай і стаў ім высьцілаць праз гушчар цъсяжынку... Гая узрадавалася гэтаму слабому зрадному съветлу, скрунулася і ціха пайшла за ім..:

Фабіян Шантыр.

З НАШАГО ЖЫЦЬЦЯ.

Голос са Случчыны.

З мёртваго шакою нашаго жыцьця, чатыры гады таму назад, узрадзілася першая беларуская газэта. Першая газэта!—Як горка адзывающца ў сэрцы гэтые слова. На нязмерэнім Крывіцкім абшары, где живе багаты духам вялікі дзесяці-мільённы беларускі народ, ёсць толькі адна газэта—водголос нашых шырокіх раўнін, балот, лесоў, водголос дзяцей нашай багатай краіны... Чаму гэтак?—Ці праяў національнага быту беларускага народу, пасъля колькі вековай спячкі, ледзь знайшоўся ў аднай толькі тыднёвой газэці, што голасна ўсім кажэ аб роднай, так моцна набалеўшай, справе?...

Цёмная, як ноч, і горкая да болю прошлае нашаго народу. Гісторыя яго,—гэта морэ поту, крыві, цемні, няволі, здзеку... і сусветнага жалю на сваё бездольле... І ня дзіў, што гэтак было ў прошлым, як культура і съвет навукі стаялі дужа нізка, калі цяпер—у час вышэйшага развіцця і пазнаньня, калі чэлавек стаў на ват володзецелям паветра, калі съвет навукі асьвяціў, здаецца, самых цёмных,—у гэты час—бачымо, як гандлююць родным народам і ўсім тым, што паведлуг асноў прыроды павінна быць найдараражэйшым для чэлавека, як бацькоўшчына, родная мова, дух національнага паважаньня і т. д... І цяпер пасъля таго, як многа мільённы беларускі народ у цемні, у здзеку, а некаторые съяўлішые яго сыны гатовымі прадаваць ўсё найсвяцейшае,—ня будземо пытаць, чаму праяў національно-духоўнага быту ёсць толькі ў ваднай невялічкай газэце.

Але што мы бачым цяпер, калі зорка національнага адрадзенія узышла над намі? Калі першыя прамені сонца культурна-національнага быту заснелі на нашым небі, вечна пакрытым хмарамі? Што мы бачым?—Ці дзеці Беларусі горнуцца да гэтаго съвету?

Чатыры годы беларуская газэта голасна клічэ на ўсе бакі нашай бацькоўшчыны, каб усе ўзяліся да супольнай працы над новым аграмадным гмахам у карысць беларускага грамадзянства, якім мае быць адраджоная беларуская нація.—Чатыры гады ў нашым часі,—гэта вялікі тэрмін. Але ці атклікаюцца беларусы на гэты клік да съятой працы?

Вочы нявольнікоў ня бачаць ясных праменіў волі і съветлага жыцьця... Трывожныя, пужлівые сэрцы, што ўзраслі ў няволі, баяцца смела устаць да вольнай працы над будовай іншага жыцьця. І ня дзіў, што глуха ў нашай старонцэ, што рэдка где, як слабы стогн, адзвецца голас на гэты клік...

Але пройдуць годы, ўзыдуць новые, моцныя сілы ў нашым народзе,—і узвядуць яны вялікую будыніну беларускай націі, разгоняць цемень ды засьевяць аграмадным цяплом національнага пачуцця у беларуса—ўжо грамадзяніна. Тады ня будзем пытацца:

„чаму гэтак?“. І вось, каб хутчэй прыйшлі да нас тые годы, мы павінны ўсе шчыра ўзяцца да працы над адраджэннем нашай бацькоўшчыны, каб пляма стыду і ганьбы не пала на нас ад наших родных дзяцей.

Капыль.

Ф. Ш.

З НАШАГО ЖЫЦЬЦЯ.

Найважнейшай спрабай у жыцьці кожнаго грамадзянства, кожнаго народу ёсьць *асьвета*. Асьвета ўсесільна і ўсемагучая: яна падыймае чэлавека з нізоў зямлі да зорак на небі; яна ўводзіць яго у глыбіню акіаноў, паказывае іх дзіўнае царства; яна адкрывае перад ім сэрдэ зямлі, адгадывае на карысьць яму ўсе таёмы сілы маці-земліцы; яна дае яму найдараражэйшы дар — багацьце над усе багацьця — съветлы разум. Дый хто патрапіць перэлічыць усе тые дары, якіе асьвета нясе сабой чэлавеку?...

І у нас, на Беларусі, дзе народ толькі пачынае жыць сваім **Уласным жыцьцём**, асьвета мае ешчэ вялікшую вагу: мы, пасля доўгаго сна, ізноў прылучаемся да вялікай сям'і культурных народоў. Нам, болей чым каму, патрэбна асьвета, што збудзіла бы у беларуса грамадзянскае пачуцьце; развіла бы ў душы яго съятлайшыя думкі і павела яго па дарозі да агульна-людзкіх ідэалоў.

Такой асьветы мы ўжо сотні гадоў ня бачылі, і ня дзіва, што блудзілі ў цемнаце. Ня бачылі яе, бо для нас, беларусоў, *праудзівай* будзе толькі свая беларуская асьвета, даваемая ў нашай роднай мове, ў духу ўсей нашай гісторыі, ўсяго жыцьця нашаго. Яна павінна быць звязана неразрыўна з *душой* беларуса, павінна развіваць і багаціць гэтую душу, а не калечыць яе, а дзеля гэтага трэба аперці яе на нацыональным фундамэнцы.

Іншыя народы, часта нават меншыя за наш, ужо бадай зраўнаваліся з другімі культурнымі націямі, уваскросшы із магілы гісторыі. Так украінцы, літвіны, словаці ды многа дробных народоў ідуць съмела упярод па дарозе культуры, а беларусы, хаця народ

многа большы чуць не за кожную з гэтых націй, ледзьве ешчэ кратаецца... Віной гэтаму ўсё-ж тая страшэнная цемнь, што так даўно у нас пануе, што запоўніла душы і думкі беларусоў.

Дык нясіце ўсе, хто можэ, той ясны съвет у народ наш, каб зглуміць гэту цемнь, каб асьвеціць прыспаные душы беларусоў!

Капыль.

Ф. Ш.
